

Паважаныя калегі!

**НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ  
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ  
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ  
ШКЛОЎСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ**

*Запрашаюць прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі*

**«ШКЛОЎ І ЯГО ВАКОЛІЦЫ  
Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ»**

**Плануемае поле канферэнцыі:**

- Шклоў і ваколiцы паводле археалагічных крыніц;
- сацыяльна-эканамічнае развіццё ў часы Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай;
- новыя перспектывы: Шклоў у канцы XVIII – пачатку XX стагоддзяў;
- Шклоўшчына ў полымі ваенных ліхалеццяў;
- пасляваеннае адраджэнне і развіццё;
- культурная спадчына Шклоўскай зямлі (архітэктурна, мастацтва, асвета, літаратура, этнаграфія і інш.);
- структура сацыяльнай прасторы Шклова (сацыяльныя і маёмасныя групы, іх узаемаадносіны, роля ў жыцці краю);
- сельская гаспадарка, рамяство, гандаль, вытворчасць;
- славытыя імёны Шклоўскага краю;
- захаванне культурнай прасторы населеных пунктаў Шклоўшчыны ў сучасных умовах;
- метадалогія і праблемы вывучэння рэгіянальнай гісторыі (на прыкладзе Шклоўшчыны).

Час правядзення канферэнцыі **20–21 сакавіка 2018 г.**

Плануемае месца правядзення канферэнцыі: **г. Шклоў, Магілёўская вобласць.**

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца па электроннай пошце: [dounar\\_zagor@mail.ru](mailto:dounar_zagor@mail.ru) да **26 лютага 2018 г.**

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, яго пасада, назва даклада, кантактны тэлефон, e-mail. Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка. Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі. Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да **7 сакавіка 2018 г.**

**Рабочыя мовы канферэнцыі:** беларуская, руская, польская.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны. Патрабаванні да тэкстаў: да **23 красавіка 2018 г.** у аргкамітэт дасылаецца электронны варыянт не больш за 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

*Кантакты:* 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70. Доўнар Аляксандр Барысавіч, e-mail: [dounar\\_zagor@mail.ru](mailto:dounar_zagor@mail.ru).

Пражыванне і харчаванне аплочваецца арганізатарамі канферэнцыі, праезд за кошт камандзіруючага боку.

**Аргкамітэт канферэнцыі**